

1. Прозвішча/ Családi név			4. Пол/neme			Фотаздымак/fénykép																													
2. Імя/ Utónév			<input type="checkbox"/> мужчынскі/ férfi <input type="checkbox"/> жаночы/ nő																																
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Születési, vagy korábbi családi név																																			
5. Дата нараджэння/ Születési idő		6. Месца нараджэння/ Születési hely				Службовыя адзнакі/ Hivatal tölti ki																													
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>nap</td><td colspan="2">hónap</td><td colspan="3">év</td> </tr> </table>								nap	hónap		év			краіна/ ország		горад/ város		Дата звароту:																	
nap	hónap		év																																
7. Цяперашняе (ія) грамадзянства(ы)/ Jelenlegi állampolgársága/-ai		вобласць (раён)/ megye																																	
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/ Eredeti (születéskori) állampolgárságai, jelenlegi állampolgársága/-ai felvételének dátuma						Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэр'ю Рашэнне па звароту: ад <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае Тып візы: <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм Мэта візіту: <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная Віза: № Сапраўдная: з па тэрмін знаходжання Спагнаны збор:																													
8. Тып пашпарта/ Útlevel típusa		9. Нумар пашпарта/ Útlevel száma		12. Дата выдачы/ Kiállítás ideje																															
<input type="checkbox"/> звычайны/ magán <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ diplomata <input type="checkbox"/> службовы/ szolgálati <input type="checkbox"/> іншы дакумент/egyéb úti okmány:		10. Кім выдадзены/ Kiállító hatóság		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>nap</td><td colspan="2">hónap</td><td colspan="3">év</td> </tr> </table>									nap	hónap		év																			
nap	hónap		év																																
11. Дзе выдадзены/ Kiállítási hely		13. Тэрмін дзеяння/ Érvényességi ideje		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>nap</td><td colspan="2">hónap</td><td colspan="3">év</td> </tr> </table>								nap	hónap		év																				
nap	hónap		év																																
14. Адрас сталага месца жыхарства/ A kérelmező állandó lakcíme																																			
краіна/ ország		вобласць (раён)/ megye																																	
горад/ város		вуліца/ utca																																	
нумар дома/ házsám		нумар кватэры/ lakás																																	
нумар тэлефона/ telefon		e-mail																																	
15. Месца працы і службовы адрас/ Munkahely és munkahelyi címe																																			
прадпрыемства/ cég		пасада/ beosztás																																	
краіна/ ország		вобласць (раён)/ megye																																	
горад/ város		вуліца/ utca																																	
нумар дома/ házsám		нумар тэлефона/ telefon																																	
16. Катэгорыя візы/ Vízum kategória		17. Тып візы/ Az igényelt vízum típusa		18. Колькасць уездаў/ Kért beutazások száma																															
<input type="checkbox"/> індывідуальная/ egyéni <input type="checkbox"/> групавая/ csoportos		<input type="checkbox"/> транзітная/ tranzit (átutazó) <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/ rövid időtartamú <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ hosszú időtartamú		<input type="checkbox"/> аднаразовая/ egyszeri <input type="checkbox"/> двухразовая/ kétszeri <input type="checkbox"/> шматразовая/ többszöri																															
19. Тэрмін дзеяння візы/ Vízum érvényességi ideje																																			
з/ -tól		па/ -ig		на тэрмін знаходжання/ tartózkodás időtartama																															
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>nap</td><td colspan="2">hónap</td><td colspan="3">év</td> </tr> </table>							nap	hónap		év			<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>nap</td><td colspan="2">hónap</td><td colspan="3">év</td> </tr> </table>							nap	hónap		év			<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">сутак/nap</td> </tr> </table>					сутак/nap				
nap	hónap		év																																
nap	hónap		év																																
сутак/nap																																			
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ A meghívó (vendéglátó) személy vagy szervezet neve																																			
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ A meghívó (vendéglátó) személy vagy szervezet címe																																			
вобласць (раён)/ megye		горад/ város																																	
вуліца/ utca		нумар дома/ házsám																																	
нумар кватэры/ lakás		нумар тэлефона/ telefon																																	
нумар факса/fax		e-mail																																	
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Tartózkodási címe Belaruszban																																			
вобласць (раён)/ megye		горад/ város																																	
вуліца/ utca		нумар дома/ házsám																																	
нумар кватэры/ lakás		гасцініца/ szálloda																																	
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Az utazás célja (részletesen)																																			

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Tartózkodott-e korábban a Belarusz Köztársaságban <input type="checkbox"/> так/igen <input type="checkbox"/> не/nem калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/ ha igen, jelölje idejét, helyét, az utazás célját з/ -tól па/ -ig дзе/ hol мэта візіту/ utazás célja										
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/ Előző tartózkodások a Belarusz Köztársaság területén ebben az évben és összes tartózkodási idő										
1) з/ -tól па/ -ig..... 2) з/ -tól..... па/ -ig..... 3) з/ -tól..... па/ -ig.....	4) з/ -tól..... па/ -ig..... 5) з/ -tól..... па/ -ig..... 6) з/ -tól..... па/ -ig.....	агульны тэрмін часовага знаходжання/ összes tartózkodási idő <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">сутак/nap</td> </tr> </table>				сутак/nap				
сутак/nap										
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/ Volt-e visszautasított vízumkérelme a Belarusz Köztársaságba történő beutazáshoz vagy vonták-e már vissza a vízumát <input type="checkbox"/> так/ igen <input type="checkbox"/> не/nem калі так, вызначце дату/ ha igen, mikor										
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Megszegte-e valamikor a belarusz törvényt a Belarusz Köztársaság területén <input type="checkbox"/> так/ igen <input type="checkbox"/> не/nem калі так, вызначце калі/ ha igen, mikor і дзе/ és hol Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ A pozitív válasz nem feltétlenül negatívan befolyásolja a kérvény elbírálását, de ebben az esetben egy személyes megbeszélésen kell részt vennie a konzulátus munkatársánál										
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Deportáltak-e valaha bármilyen országból <input type="checkbox"/> так/ igen <input type="checkbox"/> не/nem калі так, вызначце калі/ ha igen, mikor і з якой краіны/ és milyen országból										
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ A Belarusz Köztársaságba történő utazás módja		30. Маршрут руху/ Az utazás útvonala								
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ A megélhetési költségek fedezete a Belarusz Köztársaságban való tartózkodás ideje alatt <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/ készpénz <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/ bankcsekk <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/ bankkártya <input type="checkbox"/> зваротны білет/ retúrjegy <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/ utazási csekk <input type="checkbox"/> пражыванне/ szállás		32. Звесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання/ Egészségügyi biztosítási adatok страховая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/ biztosító társaság (neve, címe, telefonszáma) сапраўдны з/ érvényes - тól/tól..... па/ -ig								
33. Сямейнае становішча/ Családi állapota <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ házas <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ egyedülálló <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ elvált <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ özvegy										
34. Прозвішча мужа (жонкі)/ Házastárs családi neve		35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/ Feleség leánykori neve								
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Házastárs utóneve		37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/ Házastárs állampolgársága								
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Házastárs születési ideje <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nap</td> <td style="text-align: center;">hónap</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">év</td> </tr> </table>					nap	hónap	év		39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Házastárs születési helye краіна/ ország..... горад/ város вобласць (раён)/ megye	
nap	hónap	év								
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце таблицу/ Együtt utazó gyermekek adatai (Önálló útlevel esetén külön kérelmet kell benyújtani)										
Прозвішча/ Családi név	Імя/ Utónév	Дата і месца нараджэння/ Születési idő és hely								
41. Дэкларацыя/ Nyilatkozat Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець падчас паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь/ Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése illetve a szükséges dokumentumok bemutatásának megtagadása a kérelem elutasítását vonhatja maga után. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az általam megadott bármely információ hamisnak bizonyul, a vízum bármikor visszavonható. Kötelezettséget vállalok arra, hogy regisztráltatom magam a Belarusz Köztársaságba való érkezésem után és vizumban meghatározott tartózkodási idő lejártá előtt (legkésőbb a lejárt napján) elhagyom a Belarusz Köztársaság területét. Tájékoztattak arról, hogy érvényes utazási egészségbiztosítással kell rendelkezniem, amely megfelel a belorusz jogszabályoknak.										
42. Асабісты подпіс/ Aláírás		43. Дата падпісання/ Aláírás dátuma <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nap</td> <td style="text-align: center;">hónap</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">év</td> </tr> </table>					nap	hónap	év	
nap	hónap	év								